

Ефрасіння Іванаўна — адна з лепшых мясцовых спявачак. У 1980 годзе разам з іншымі неглюбчанкамі ездзіла ў Москву, дзе іх песні запісалі на Усесаюзнай фірме грамзапісу "Мелодыя" (потым некалькі песень былі выдадзены на грампласцінках). Ейная хата і сёння прыбрана цудоўнымі ручнікамі, якія яна рабіла сама. Але ж пра сваё жыццё ніхто лепш за яе саму не раскажа, таму і прыводжу тут ейны расповед. Як кажа Ефрасіння Іванаўна, "ета як штобы спісаў маю жызвю ету ўсю, дак бы наверна вот такую во ўкніку ўсё не улезла!" У запісе захоўвала адметнасці жывой гутарковай мовы, пад нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы не падганяла, бо тады шмат страцілася б. Шкада толькі, што на пісьме не перадаць увесь каларыт гаворкі. Дарэчы, магчымасць пачуць сапраўдную жывую дыялектную мову таксама прываблівае мяне ў фальклоры.

І яшчэ. У 2011 годзе гомельскія газеты пісалі: кіроўца тралейбуса загінуў пад коламі машыны са свайго парку... Праз некалькі месяціў даведалася: эты быў сын Ефрасінні Іванаўны. Ужо трэці год яна співае толькі ў царкоўным хоры...

Пра песні

— Як співалі нашыя бабы, так-же і мы пашлі па іхняму пакаленію. Другога нічога такога не было. Тады пелі жніво, палонне, еслі ўжо попяль, дак пелі. А так жа не збраліся, як мы сабяромсць кучаю. Мы ж ужо як саврэменныя песні пляём, вечар пляём, часоў да дзесяці. Тады ужо ўсё сяло слухае, як мы пляём. А так у нас, як на Хутары (частка Неглюбкі. — І.Г.) мы пелі, нідзе так не пляоць!

У калхозі жалі ж мы па дзве, па трэ, па чытыры чалавекі — паласу займуць. Ну, і пляоць жа ўсі тады. Тады ужэ так красіва, што расслухаюцца, як пляоць. На жніво хто ўмееў, дак і адзін занімаў постасць. Так еслі голас, пляоць па ўсёй гаре. А хто ня ма нікага голаса, дак маўчыць, жне і жне ўсё. А мы ўсё у чатырёх жалі, то-ж ж, быстро жалі. То ў мяне свякруха, яна як хагане жмению, дак быстро то жала. Ну, мы ўжо тут ужо пляём усе ўмесце. А тады па гарэ па ўсёй, ідзе ужо хто, можа хто, еслі ўжо ўмееоць, то пляоць. Адну песню, а можа, хто і другую. Ужо ж я прыслухаісся, якую. Чуеш, хто-та пяе, ну і мы плем. Хто-та "Жніе мае маладыя, жнечкі мае маладзенчкі", "Зяячка дай па жнечку, дай па чыстам полю", а тады "Зажурчыся да мой татачка да па маёй горкай долі".

Пад час фальклорнай экспедыцыйнай працы найперш шукаеш старэйших людзей, якія памятаюць песні сваёй вёскі. Сталы век — гэта і вялікі жыццёвны досвед, і народная мудрасць. З адной такой жанчынай і хачу пазнаёміць. Гэта Ефрасіння Іванаўна Дзямчыхіна, жыве яна ў Неглюбкы, што ў Веткаўскім раёне.



Ефрасіння Іванаўна

Ціха ня пелі. Врэмя якое ё, дак пабурчыш ціхенька. А я ціха не любіла, я ўсё любіла, штоб у мене на ўвесь голас. Я ўчылася... Кажа, песня плецца: «Я прапела, прагуляла сваю долю наўсягда, штоб ня пела, ня гуляла, можа б, долячка была». Я змалку начала, куды іду, ў шчавель іду, і плюю. Куды ні іду, ў поле, ўсё ў плюю, адна! І плюю на ўсю галаву! Я ужо як паднялася ужо ў дзэктве на ўсё на етасе. Гусей, кажу, пашчу, і плюю на ўсё болота. Я ж табе кажу, прапела ўсё, мужыка (мужа. — І.Г.) прапела, сына. Мужыку было 21 год, як памёр. Ужо Лёша, трэці год ужо пашоў. Я ужо пахавала сына, так ужо ўсё. У гэтым дзеле ужо на ўчаству. Ні песян, нічыво...

Як унукай вучыць

— Унукі прыезждаюць, да яны так ужо ўсё ў мяне пытаюць, а я ўсё ім расказываю, а я іх ўсё учу. Дружыце, дзеткі, дружыце, з хлопчамі дружыце. Толькі, гаварю, глядзіце. Гаманіце з усімы, гаварю, ня грэбуйце нікім. Кажу, ў мене такія былі хлопцы, што на яго глядзець нельязя было, а я яго на первае места, кажу. У нас хатка была такая, што маленчкая, яшчэ я дзеўкай была. Прыйдуць, а тады ж галадоўка яшча была, дак у бульбу ўсё гнілу хадзілі. Я пайду, бульбу тую нанашу, бульбы гнілья, такая лаханка. Матка-пакойніца намые яе, а аны сабяруцца ўжо, прыходзяць.



Я гаварю, ну, ребяткі, Хвёдаравіч, давай-ка, кажу, арганізую. Ён, ну-ка, хлопцы, давайця! Сядуць кругом тыя лаханкі, за адну минуту палупяць. Так ешчэ сечас адзін, каторы прыходзіць мене ў святы, дак, жывы шчэ. Так ўсё так, ох, змяя, ох, змяя, хітрая была, ой, змяя! Я кажу, как жа, нада быць хітрай, ня дурной! Во. Так вот за ета так і любяць жа хлопцы. Еслі ты, ну, не любіш ты яго, ну, ня хочу, што ён паўз мяне шархаетца. А я ўсё раўно яго, пабач, што называю. Ну, прыйдуць, кажу, ой, мае вы, кажу, дарагія мае, залатыя хлопчыкі, кажу, ня мяма места, садзіцеся хоць. А мост (падлога. — І.Г.) ужэ някрасаш, тады ж не красілі, а мост у нас быў, асінавы. Я яго вымыло, ён быў як ета во марля, такі белы. Садзіцесь, гаварю, на мост. І на мост пасадзіцца, і сядзяць гуляюць. Вот так. Вот такі ў мяне быў харакцер, падход.

Пра празрывага

— Нам расказвалі нашы маткі, Надула — такі быў чалавек. Ужо змэрлі яго і ўнукі, і прайнукі. Ён, у нас пасёлак быў, Расука называлася, ён у Расуце жыв. Як вам сказаць, начытаны быў, празрывы, што ўсё ён знаю. Ці яно там напісаны было, ці ён ўсё знаў так. Сабярэ ж дзяцей і кажа: вот поўдзя зялезні (жалезні. — І.Г.) конь па полу. Эта будзя трактар, трактар пойдзя, і папаша. Гара з гарой сойдзецца, пазапахаюць і сцежкі, і дарожкі ўсе. Яно ж праўда, ужо ўсё тут пазапахана. І паліціц пушка зялесная — ета самалёт. І абаўеца ўвесь свет павуцінай — эта ужо праўада, у нас ўсё ж у правадах. І гаворя, папашуць, і хлеба ня будзя. Адна дзежка будзя, ета цеста будзя, і адна печ на ўвесь мір. Яно ж і ё так. Мы счас не пяком, мы ж тады плякі самы хлеб. Як бальшыя быў сем'і, па 25 чалавек было ўсім', плякі кажды дзень хлеб. Яно ж ўсё спольнілася.

...А пра гарады ён казаў, што як будуць іціць у горад, будуць глысць, як павукі, і будуць із горада так іціць у дзярэйнёю. Дык яно і будзя так. Ешчэ, дзеткі, будзя ўсяго, вы шчэ маладыя, шчэ будзя. Таво што работайць у нас ужо некаму. Хто ў нас будзя работайць? Ета ўжэ анвалід, яна ня сея ўсёдзьбы. Я ужо тож такая ніякая, што глядзі, ні сёння-заўтра звалісся. Ну, і мяма нікога. Во на етай уліцы толькі два двары, мужык і жонка. А то ўсё та-кія, 84 гады, 80 во саседка. На етай вуліцы пяць чалавек жыве, па аднаму...

Занатавала Ірына ГЛУШЭЦ, метадыст па этнографії фальклоры Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці

Ефрасінна Дзямчыхіна ў агульнім карагодзе на Справу і дома. / Фота Марыны Тульжанскай